

## ДРУГОЕ ПАСЛАНЬНЕ ДА КАРЫНЬЦЯНАЎ АПОСТАЛА ПАЎЛА

**1** Павал, з волі Божай апостал Ісуса Хрыста, і Цімафей, брат, — царкве Божай, што ў Карыньце, з усімі святымі, якія ва ўсёй Ахай:

**2** ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.

**3** Дабраслаўлёны Бог і Айцец Госпада нашага Ісуса Хрыста, Айцец міласэрнасьці і Бог усякага пацяшэнья,

**4** Які пацяшае нас у кожным прыгнёце нашым, каб мы маглі пацяшаць тых, якія ў-ва ўсялякім прыгнёце, пацяшэньнем, якім Бог пацяшае нас!

**5** Бо як памнажающца ў нас пакуты Христовыя, гэтак праз Хрыста памнажаецца і пацяшэнье нашае.

**6** А калі мы съціснутыя, дык дзеля вашага пацяшэнья і збаўленьня, якое зъдзяйсьніеца праз перажыванье тых самых пакутай, якія і мы церпім. Калі мы пацешаныя, дык дзеля вашага пацяшэнья і збаўленьня.

**7** И надзея нашая на вас цвёрдая, бо мы ведаем, што вы супольнікі як пакутай, так і пацяшэнья.

**8** Бо мы ня хочам, каб вы, браты, ня ведалі пра наш прыгнёт, які стаўся нам у Азіі, бо бязъмерна цяжка было нам і па-над сілу, так што мы згубілі надзею застасца жывымі.

**9** Але мы мелі самі ў сабе прысуд съмяротны, каб спадзівающца не на саміх сябе, але на Бога, Які ўваскращае мёртвых,

**10** Які і выбавіў нас ад так вялікай съмерці, і выбаўляе, на Якога спадзянемся, што і яшчэ выбаўляць будзе

**11** пры дапамозе і вашай малітвы за нас, каб за дараўанае нам па просьбе многіх дзякавалі за нас многія.

**12** Бо пахвала нашая гэткая — съведчанье сумленыя нашага, што мы ў прастаце і шчырасыці Божай, не ў цялеснай мудрасыці, але ў ласцы Божай жылі ў съвеце, а асабліва, у вас.

**13** Бо мы пішам вам ня што іншае, але тое, што вы чытаеце ці пазнаяцё, а спадзяюся, што да канца спазнаеце,

**14** як вы часткова і даведаліся ад нас, што мы — пахвала вашая, як і вы — нашая, у дзень Господа Ісуса.

**15** І з гэтай пэўнасцю я хацеў прыйсьці да вас раней, каб вы другі раз мелі ласку,

**16** і праз вас прайсьці ў Македонію, і зноў з Македоніі прыйсьці да вас, а вы правялі б мяне ў Ўдэю.

**17** Маючы гэткую пастанову, ці я лёгкадумна зрабіў? Ці тое, што я пастанаўляю, паводле цела пастанаўляю, каб было ў мяне «Так, так» і «Не, не»?

**18** Верны ж Бог, што слова нашае да вас не было «Так» і «Не»!

**19** Бо Сын Божы, Ісус Хрыстос, Якога мы ў вас абвяшчалі, і я, і Сілуан, і Цімафей, ня быў «Так» і «Не», але было ў Ім «Так».

**20** Бо ўсе абязданыні Божыя ў Ім «Так» і ў Ім «Амэн», на славу Богу праз нас.

**21** А Той, Які зацьвердзіў нас з вамі ў Хрысьце і памазаў нас, ёсьць Бог,

**22** Які і запячатаў нас, і даў заруку Духа ў сэрцы нашыя.

**23** Прывываю Бога ў съведкі на душу маю, што, шкадуючы вас, я дагэтуль не прыйшоў у Карынт;

**24** не таму, што мы пануем над вераю вашай, але мы супрацоўнікі ў радасьці вашай, бо ў веры вы стаіцё.

## 2 Kap 2

**1** Але я судзіў у сабе не прыходзіць да вас ізноў у смутку,

**2** бо, калі я засмучаю вас, хто разъяселіць мяне, як ня той, хто засмучаны мною?

**3** I я пісаў вам гэта, каб, прыйшоўши, ня мець смутку ад тых, ад якіх я мусіў мець радасьць. Я маю пэўнасць адносна ўсіх вас, што мая радасьць — для ўсіх вас [радасьць].

**4** Бо з вялікага прыгнёту і ўціску сэрца пісаў я вам з многімі съязьмі, не каб вы былі засмучаныя, але каб спазналі любоў, якую я з лішкам маю да вас.

**5** А калі хто засмуціў, не мяне засмуціў, але часткова, каб [яго] не абцяжарваць, усіх вас.

**6** Даволі гэткаму самога дакарання ад большасці;

**7** так што лепш ужо вам дараваць [яму] і сущешыць, каб гэтакі ня быў ахоплены смуткам празьмерным.

**8** Дзеля гэтага загадваю вам засьведчыць яму любоў.

**9** Бо дзеля гэтага я і пісаў, каб выпрабаваць вас, ці ў-ва ўсім вы паслухмяныя.

**10** А каму вы што даруецце, таму і я; бо і я, калі што дараваў каму, дараваў дзеля вас перад абліччам Хрыста,

**11** каб не ашукаў нас шатан; бо нам вядомыя думкі ягоныя.

**12** Калі ж я прыйшоў у Трааду дзеля Эвангельля Хрыстовага і дзіверы былі мне адчыненыя ў Госпадзе,

**13** я ня меў патолі духу майму, не знайшоўши Ціта, брата майго, але, разъвітаўшыся з імі, пайшоў у Македонію.

**14** Падзяка ж Богу, Які заўсёды дае нам трывомфаваць у Хрысьце, і водар веданьня пра Сябе выяўляе праз нас у-ва ўсякім месцы.

**15** Бо мы — слодыч Хрыстовая для Бога ў тых, якія збаўленыя, і ў тых, якія гінуць.

**16** Для адных — водар съмерці на съмерць, а для другіх — водар жыцьця на жыцьцё. І хто здатны на гэта?

**17** Бо мы не фальшум слова Божае, як многія, але гаворым у шчырасьці, як ад Бога, перад Богам у Хрысьце.

## 2 Кар 3

**1** Ці пачнем ізноў адрэкамэндоўваць сябе [вам]? Ці мы патрабуем, як некаторыя, даручальных лістоў да вас ці даручальных [лістоў] ад вас?

**2** Ви — наш ліст, напісаны ў сэрцах нашых, які ведаюць і чытаюць усе людзі.

**3** Бо яўна [для ўсіх], што вы — ліст Хрыстовы, напісаны праз служэньне нашае не атрамантам, але Духам Бога Жывога, не на каменных табліцах, але на цялесных табліцах сэрца.

**4** А гэтакую пэўнасць мы маем у Богу праз Хрыста

**5** не таму, што мы здольныя залічыць нешта сабе, нібыта праз сябе, але здольнасць нашая ад Бога,

**6** Які даў нам здольнасць быць служыцелямі Новага Запавету, ня літары, але духа, бо літара забівае, а дух ажыўляе.

**7** Калі ж служэньне съмерці, высечанае літарамі на камянях, было ў такой славе, што сыны Ізраіля не маглі глядзець на аблічча Майселя дзеля славы аблічча ягонага, якая зьнікала,

**8** дык ці ня шмат больш будзе ў славе служэньне Духа?

**9** Бо калі служэньне асуджэньня ёсьць слава, шмат больш багатае славаю служэньне праведнасці.

**10** Бо і тое, што мела славу, не было слаўным у сваёй меры з прычыны бязъмернасьці [будучай] славы.

**11** Бо калі мае славу тое, што зынікае, тым больш у славе тое, што застаецца.

**12** Дык, маючы гэткую надзею, дзейнічаем з вялікай адвагаю.

**13** І ня так, як Майсей, які ўскладаў заслону на ablічча сваё, каб сыны Ізраіля не глядзелі на канец таго, што зынікае.

**14** Але скамянелі думкі іхня, бо тая заслона да сёньня застаецца нязынятай пры чытаньні Старога Запавету, таму што яна ў Хрысьце зынішчаецца.

**15** Аж да сёньня, калі яны чытаюць Майсея, заслона ляжыць на сэрцы іхнім,

**16** а калі хто звернецца да Госпада, заслона здимаецца.

**17** Госпад ёсьць Дух, а дзе Дух Госпадаў, там свабода.

**18** Мы ж усе, адкрытым ablіччам узіраючыся на славу Госпадаву, перамяняемся ў Ягоны вобраз ад славы ў славу, як ад Госпадавага Духа.

## 2 Kap 4

**1** Дзеля гэтага, маючы такое служэньне, бо мы атрымалі літасьць, мы не журымся,

**2** але адмаўляемся тайных [учынкаў] сораму, ня ходзячы падступна і не перакручваючы Слова Божага, але выяўленынем праўды адрэкамэндоўваем сябе сумленыню кожнага чалавека перад Богам.

**3** А калі і закрытае Эвангельле нашае, закрыта для тых, якія гінуць,

**4** для бязъверных, у якіх бог веку гэтага зас্তяліў думкі, каб не ўзыўшло ім съятло Эвангельля славы Хрыста, Які ёсьць вобраз Божы.

**5** Бо мы не саміх сябе абвяшчаем, але Хрыста Icуса, Госпада; а мы — слугі вашыя дзеля Icуса.

**6** Таму што Бог, Які сказаў з цемры зазъязьць съятлу,  
Сам зазъязьць у сэрцах нашых дзеля прасъвятленыня  
[нас] пазнаньнем славы Божае ў абліччы Ісуса  
Хрыста.

**7** А скарб гэты мы маем у гліняных начыньях, каб  
празъмернасьць моцы была ад Бога, а ня з нас.

**8** Мы ў-ва ўсім уцісканыя, але ня съціснутыя; мы  
зъянтэжаныя, але не губляем надзеі;

**9** мы перасьледаваныя, але не пакінутыя; мы  
паваленыя, але ня гінем.

**10** Мы заўсёды носім у целе мёртвасць Господа Ісуса,  
каб і жыцьцё Ісуса выявілася ў целе нашым.

**11** Бо мы, жывыя, заўсёды выдаваныя на съмерць  
дзеля Ісуса, каб і жыцьцё Ісуса выявілася ў  
съмяротным целе нашым.

**12** Так што съмерць дзейнічае ў нас, а жыцьцё — у вас.

**13** А маючы той самы дух веры, як напісана: «Я верыў  
і дзеля гэтага гаварыў», і мы верым і дзеля гэтага  
гаворым,

**14** ведаючы, што Той, Які ўваскрасіў Господа Ісуса,  
уваскрасіць праз Ісуса і нас і паставіць разам з вамі.

**15** Бо ўсё дзеля вас, каб багацьце ласкі праз шматлікія  
падзякі памнажалася на славу Божую.

**16** Дзеля гэтага мы не журымся, але, калі наш вонкавы  
чалавек зьнішчаецца, дык унутраны дзень пры дні  
абнаўляецца.

**17** Бо гэты караценкі лёгкі прыгнёт наш робіць яшчэ  
большай і большай вагу славы вечнае для нас,

**18** якія глядзім не на бачнае, але на нябачнае, бо  
бачнае — часовае, а нябачнае — вечнае.

## 2 Kap 5

**1** Бо мы ведаем, што калі зямны наш дом, хаціна,  
зруйнуецца, мы маем пабудову ад Бога, дом, які не

рукамі зроблены, вечны ў небе.

**2** Бо дзеля гэтага мы і ўздыхаем, жадаючы апрануцца  
ў нашае жытло з неба,

**3** каб мы знайшлі сябе апранутымі, а ня голымі.

**4** Бо мы, знаходзячыся ў хаціне, уздыхаем пад  
цяжарам, бо ня хочам пазбыцца [яе], але апрануцца,  
каб съмяротнае ахоплена было жыцьцём.

**5** На гэта самае і стварыў нас Бог, і даў нам заруку  
Духа.

**6** Дык мы заўсёды маем пэўнасць і ведаем, што,  
жывучы ў целе, жывем па-за Госпадам.

**7** Бо мы ходзім вераю, а ня бачаньнем.

**8** Дык мы маем пэўнасць і жадаєм лепей жыць па-за  
целам і жыць у Госпадзе.

**9** Дзеля гэтага мы намагаемся, ці жывучы ў Ім, ці па-за  
Ім, быць даспадобы Яму.

**10** Бо ўсе мы мусім зъявіцца перад судовы пасад  
Хрыста, каб кожны атрымаў за тое, што ён учыніў,  
будучы ў целе, ці добрае, ці благое.

**11** Дык, ведаючы страх Госпадавы, мы пераконваем  
людзей, а для Бога мы яўнья, і спадзяюся, што і для  
вашых сумленьняў яўнья.

**12** Бо мы не адрэкамэндоўваем сябе вам зноў, але  
даєм вам нагоду хваліцца намі, каб мелі вы [адказ]  
для тых, якія хваліцца ablіччам, а ня сэрцам.

**13** Бо калі мы дзівачэем, дык дзеля Бога; калі пры  
розуме, дык дзеля вас.

**14** Бо любоў Хрыстова панукае нас, якія гэтак  
пастанавілі, што калі адзін памёр за ўсіх, дык усе  
памерлі.

**15** І Ён памёр за ўсіх, каб тыя, якія жывуць, больш  
не дзеля сябе жылі, але дзеля Таго, Які памёр за іх і  
ўласкрос.

**16** Так што мы адгэтуль нікога ня ведаем паводле цела; а калі і ведалі Хрыста паводле цела, дык цяпер ужо ня ведаем.

**17** Так што хто ў Хрысьце, той новае стварэнье; старое мінула, вось, сталася ўсё новае.

**18** Усё ж ад Бога, Які праз Ісуса Хрыста пагадзіў нас з Сабою і даў нам служэньне прымірэнья.

**19** Бо Бог быў у Хрысьце, пагаджаючы з Сабою съвет, не залічваючы ім праступкаў іхніх, і ўклаў у нас слова прымірэнья.

**20** Дык мы спаўняем пасольства замест Хрыста, як бы Сам Бог просіць праз нас; за Хрыста просім: «Пагадзіцесь з Богам».

**21** Бо Таго, Які грэху ня ведаў, Ён зрабіў за нас грэхам, каб мы ў Ім сталіся праведнасцю Божай.

## 2 Кар 6

**1** I працуячы разам [з Ім], мы просім, каб ласка Божая не надарма была атрыманая вамі.

**2** Бо Ён кажа: «У час прыемны Я выслушай цябе і ў дзень збаўленья дапамог табе». Вось, цяпер час адпаведны, вось, цяпер дзень збаўленья!

**3** Мы нікому ні ў чым не даем спатыкненія, каб ня ганілася служэньне,

**4** але ў-ва ўсім адрэкамэндоўваем вам сябе, як служыцеляў Божых, у вялікай цярплівасці, у прыгнётах, у патрэбах, у ўцісках,

**5** у зьбіцьці, у вязніцах, у забурэньях, у працах, у чуваньнях, у пастах,

**6** у чысьціні, у веданьні, у доўгацярплівасці, у ласкавасці, у Духу Святым, у любові некрывадушнай,

**7** у слове прауды, у моцы Божай, са зброяй праведнасці ў правай і ў левай руцэ,

**8** у славе і ганьбе, у ганьбаваньні і пахвале; нібы падманшчыкі, але праўдзівыя,

**9** як невядомыя, але пазнаваныя; як тыя, што паміраюць, але, вось, мы жывыя; як караныя, але не забіваныя;

**10** як засмучаныя, але заўсёды радасныя; як убогія, але многіх узбагачаем; як нічога ня маем, але ўсім валодаем.

**11** Вусны нашыя расчыніліся да вас, Карынъянне, сэрца нашае пашырылася.

**12** Вам ня цесна ў нас, але ў сэрцах ваших цесна.

**13** Дзеля гэткае ж платы, кажу [вам], як дзецям, пашырцеся і вы.

**14** Ня будзьце пад чужым ярмом з бязъвернымі, бо якое таварыства праведнасьці і беззаконьня? Якая супольнасьць у съятла з цемраю?

**15** А якая згода ў Хрыста з Бэліярам? Ці якая частка ў вернага з бязъверным?

**16** Ці якая лучнасьць у бажніцы Божай з ідаламі? Бо вы — бажніца Бога Жывога, як сказаў Бог: «Буду жыць у іх і буду хадзіць з імі; і буду іхнім Богам, і яны будуць Маім народам».

**17** Дзеля гэтага: «Выйдзіце спасярод іх і аддзяліцеся, — кажа Госпад, — і не дакранайтесь да нячыстага, і Я прыйму вас».

**18** «І Я буду вам Айцом, і вы будзеце Мне сынамі і дочкамі, — кажа Госпад Усеўладны».

## 2 Кар 7

**1** Даўк, улюблёныя, маючы такія абяцаньні, ачысьцім сябе ад усякага бруду цела і духа, зъдзяйсьняючы съвятыя рэчы ў страху Божым.

**2** Зъміасціце нас. Мы нікога не пакрыўдзілі, нікому не пашкодзілі, нікога не ашукалі.

**3** Не на асуджэнъне кажу, бо я раней сказаў, што вы ў сэрцах наших, каб разам і памерці, і жыць.

**4** Вялікая ў мяне адвага што да вас, вялікая мне пахвала за вас; я напоўнены пацяшэнънем, маю ўдосталь радасці ў-ва ўсякім прыгнёце нашым.

**5** Бо калі мы прыйшлі ў Македонію, цела нашае ня мела патолі, але ў-ва ўсім мы былі прыгнечаныя: звонку — звадкі, унутры — страхі.

**6** Але Бог, Які суцяшае пакорных, суцешыў нас прыходам Ціта.

**7** І ня толькі прыходам яго, але і пацяшэнънем, якім ён суцешыўся праз вас, рассказваючы нам пра вашае жаданъне, пра ваш лямант, пра вашую руплівасць адносна мяне, так што я яшчэ больш радаваўся.

**8** Дык калі я і засмуціў вас у пасланыні, не шкадую, хоць і шкадаваў быў, бо бачу, што пасланъне тое, хоць і на гадзіну, засмуціла вас.

**9** Цяпер я радуюся не дзеля таго, што вы засмуціліся, але што вы засмуціліся на навяртанъне, бо засмуціліся паводле Бога, каб ні ў чым ня мелі ад нас шкоды.

**10** Бо смутак паводле Бога робіць нязъменнае навяртанъне на збаўленъне, а смутак гэтага съвету робіць съмерць.

**11** Бо, вось, самае тое, што вы засмуціліся паводле Бога, якую вялікую дбайнасць учыніла ў вас, і абарону, і абурэнъне, і страх, і жаданъне, і руплівасць, і адплату! У-ва ўсім вы паказалі сябе чыстымі ў гэтай справе.

**12** Таму, калі я і пісаў да вас, дык не дзеля таго, хто пакрыўдзіў, і не дзеля таго, хто пакрыўджаны, але каб выявілася вам дбайнасць нашая пра вас перад Богам.

**13** Дзеля гэтага мы суцешыліся пацяшэнънем вашым; а яшчэ больш узрадаваліся мы радасцю Ціта, што быў

супакоены дух ягоны вамі ўсімі.

**14** Дык я не асароміўся, калі чым пахваліўся вамі перад ім; але, як мы вам гаварылі ўсё ў прайдзе, гэтак і перад Цітам пахвала нашая сталася прайдаю.

**15** І сэрца ягонае яшчэ больш да вас, калі ён узгадвае паслухмянасьць усіх вас, як вы прынялі яго са страхам і дрыжаньнем.

**16** І я радуюся, што ў-ва ўсім маю пэўнасьць у вас.

## 2 Kap 8

**1** Паведамляем вам, браты, пра ласку Божую, якая дадзеная цэрквам Македоніі,

**2** бо ў вялікім выпрабаваньні прыгнётам у іх багата радасьці, і ў глыбокай убогасьці іхний памнажаецца багацьце іхний шчырасьці,

**3** бо яны маюць добрую ахвоту па сілах і звыш сілы, я съведчу гэта.

**4** Са шматлікімі просльбамі яны прасілі нас прыняць ласку і супольнасьць служэнья для съвятых;

**5** ды ня толькі, як мы спадзяваліся, але яны аддалі сябе спачатку Госпаду, і нам паводле волі Божай.

**6** Дзеля гэтага мы прасілі Ціта, каб ён, як пачаў, так і зьдзейсніў у вас і гэтую ласку.

**7** А як вы багатыя ўсім: вераю, і словам, і веданьнем, і ўсякай дбайнасьцю, і любоюю вашаю да нас, дык і ў гэтай ласцы мейце шчодра.

**8** Кажу гэта не як загад, але дбайнасьцю іншых выпрабоўваю шчырасьць і вашай любові.

**9** Бо вы ведаецце ласку Господа нашага Ісуса Хрыста, што Ён, быўшы багатым, зъяднеў дзеля вас, каб вы Яго ўбоствам узбагаціліся.

**10** І я даю ў гэтым параду, бо гэта карысна вам, якія ня толькі рабіць, але і хацець пачалі з леташняга году.

**11** А цяпер зъдзейсьніце справу, каб, як з ахвотаю хацелі, гэтак і зъдзейсьнілі паводле магчымасьці.

**12** Бо, калі была раней ахвота, яна адпаведная паводле таго, як хто мае, а не паводле таго, як ня мае.

**13** Бо не на тое, каб другім была палёгка, а вам прыгнёт, але каб была роўнасьць.

**14** У цяперашні час ваш лішак дзеля іх нястачы, каб і іхні лішак стаўся дзеля вashaе нястачы, каб была роўнасьць,

**15** як напісана: «Хто [сабраў] шмат, ня меў лішку; і хто мала, ня меў нястачы».

**16** Дзякую Богу, Які даў у сэрцы Ціта гэткую дбайнасьць адносна вас,

**17** бо ён і просьбу прыняў, і з вялікай дбайнасьцю сваёй ахвотай пайшоў да вас.

**18** А з ім паслалі мы брата, якога хваляць за Эвангельле ў-ва ўсіх цэрквах.

**19** І ня толькі гэта, але ён і рукапакладзены ад цэркваў спадарожнік наш з тою ласкаю, якою мы служым на славу Самога Госпада і паводле вashaе ахвоты,

**20** высыцерагаючыся, каб ня ганіў нас хто за гэткае мноства [служэнні], якімі мы служым,

**21** бо мы дбаем пра добрае ня толькі перад Госпадам, але і перад людзьмі.

**22** Дык мы паслалі з імі брата нашага, якога дбайнасьць мы часта выпрабоўвалі шмат у чым, які цяпер яшчэ больш дбайнны дзеля вялікай пэўнасьці адносна вас.

**23** Што да Ціта, гэта мой супольнік і ваш супрацоўнік; а што да братоў наших, яны — пасланцы цэркваў, слава Хрыста.

**24** Дык перад ablічкам цэркваў зъявіце ім доказ любові вашай і пахвалы нашае адносна вас.

## 2 Kap 9

**1** Бо для мяне лішне пісаць да вас адносна служэнъня для святых,

**2** бо я ведаю вашую ахвоту, якой хвалюся вамі перад Македонцамі, што Ахая прыгатаваная з леташняга году; і руплівасьць вашая заахвоціла многіх.

**3** Братоў жа я паслаў, каб нашая пахвала адносна вас не прынізілася ў гэтым, але каб вы, як я казаў, былі прыгатаваныя,

**4** каб, калі прыйдуць са мною Македонцы і знайдуць вас непрыгатаванымі, мы не асароміліся, каб не сказаць “вы”, пахваліўшыся з гэткаю пэўнасцю.

**5** Дык я палічыў патрэбным папрасіць братоў, каб яны наперад пайшлі да вас і загадзя паклапаціліся, каб абязанае раней дабраславенъне вашае было падрыхтаванае так, як дабраславенъне, а не як з прымусу.

**6** Вось жа: хто сее скуча, той скуча і пажне; а хто сее з дабраславенънем, той з дабраславенънем і пажне.

**7** Кожны [няхай робіць] паводле вызначэнъня сэрца, не са смуткам або з патрэбы, бо Бог любіць таго, хто з добрай ахвотай дае.

**8** А Бог магутны памножыць у вас усякую ласку, каб, заўсёды і ў-ва ўсім маючи ўсялякую задаволенасць, вы былі багатыя на ўсякую добрую справу,

**9** як напісана: «Раскідаў, раздаў бедным; праведнасць ягоная застаецца на вякі».

**10** А Той, Хто дае насеньне сейбіту, дасьць і хлеб дзеля ежы, і памножыць насеньне вашае, і вырасціць плады праведнасці вашае,

**11** каб ва ўсім вы ўзбагаціліся ва ўсякай шчырасці, якая праз нас робіць падзяку Богу.

**12** Бо справаванъне служэнъня гэтага ня толькі дапаўняе нястачы святых, але і багатае падзякамі да

Бога ад многіх,

**13** якія, выпрабаваўшы служэньне гэтае, славяць Бога за падпарадкаванасць вызнаванаму вамі Эвангельлю Христоваму і за шчырую супольнасць з імі і з усімі

**14** і молящца за вас, жадаючы [быць] з вамі дзеля бязъмернай ласкі Божая ў вас.

**15** Падзяка Богу за невымоўны дар Ягоны.

## 2 Кар 10

**1** А я, Павал, які асабіста між вамі пакорны, а адсутны — адважны адносна вас, прашу вас праз ціхасць і спагаднасць Хрыста.

**2** А прашу [пра тое], каб мне, калі прыйду, ня быць адважным з той пэўнасцю, з якою я думаю адважыцца супраць некаторых, што думаюць пра нас, быццам мы паводле цела ходзім.

**3** Бо мы, ходзячы ў целе, не паводле цела змагаемся,

**4** бо зброя змаганья нашага не цялесная, але магутнай ад Бога на руйнаванье цъвярдыняў.

**5** [Мы змагаемся,] руйнуючы думкі і ўсякае ўз্যялічванье, якія паднімаюцца супраць веданья Бога, і беручы ў палон усякую думку на паслухмянасць Хрысту,

**6** і гатовыя пакараць кожную непаслухмянасць, калі вашая паслухмянасць споўніцца.

**7** Ці на аблічча вы глядзіце? Калі хто перакананы ў сабе, што ён — Христовы, той няхай думae ў сабе, што, як ён — Христовы, гэтак і мы — Христовыя.

**8** Бо калі я яшчэ больш буду хваліцца нашай уладай, якую Госпад даў нам на збудаванье, а не на руйнаванье вашае, не асаромлюся.

**9** Каб ня думаў хто, быццам я палохаю вас пасланьнямі,

**10** што скажа: «Пасланыні важкія і магутныя, а прыйшоўши целам — слабы, і слова [вартас] пагарды».

**11** Гэтакі няхай улічыць, што, якія мы ў слове ў пасланьнях, адсутныя, гэткія і на справе, прысутныя.

**12** Бо мы не адважваемся мераца ці парадуноўвацца з некоторымі, якія самі сябе адрэкамэндоўваюць, бо яны не разумеюць, што мераюць сябе самімі сабою і парадуноўваюць сябе з сабою.

**13** А мы не бяз меры хваліцца будзем, але паводле меры меркі, якой надзяліў нас Бог мерыць, каб дасягнуць і да вас.

**14** Бо мы не напружваем сябе, быццам не дасягнуўши да вас, бо мы дасягнулі вас Эвангельлем Хрыстовым.

**15** Мы не бяз меры хвалімся чужою працаю, але маем надзею, што з узрастаньнем веры вашае з лішкам узвялічымся і мы ў вас паводле часткі нашае,

**16** каб дабравесціць і далей па-за вамі, а не хваліцца прыгатаваным у чужой частцы.

**17** А хто хваліцца, няхай у Госпадзе хваліцца.

**18** Бо ня той варты, хто сам сябе адрэкамэндоўвае, але каго адрэкамэндоўвае Госпад.

## 2 Кар 11

**1** О, каб вы крыху пацярпелі маю неразумнасць! Але вы і церпіце мяне!

**2** Бо я руплюся пра вас руплівасцю Божай, бо я заручыў вас з адным Мужам, каб паставіць побач з Хрыстом чыстую дзеву.

**3** Але баюся, каб, як зъмей зъвёў Еву подступам сваім, гэтак і вашыя думкі не папсаваліся, [адыйшоўши] ад шчырасці, якая ў Хрысьцце.

**4** Бо калі хто, прыйшоўши, будзе абвяшчаць другога Ісуса, якога мы не абвяшчалі, ці калі вы атрымаеце

іншага духа, якога ня атрымоўвалі, ці іншае Эвангельле, якога не прыймалі, дык вы будзеце вельмі цярплівымі.

**5** Але я лічу, што я ні ў чым ня горшы ад найпаважнейшых апосталаў,

**6** бо, хоць я просты ў слове, але ня ў веданьні, бо мы ў-ва ўсім выявілі гэта сярод вас.

**7** Ці ўчыніў я грэх, што паніжаў сябе, каб узвысіць вас, бо задарма дабравесьціў вам Эвангельле Божае?

**8** У другіх цэркваў я браў, атрымліваючы плату дзеля служэння вам, і, прысутны ў вас і маючы нястачу, нікога не абцяжарваў,

**9** бо нястачу маю дапоўнілі браты, якія прыйшли з Македоніі; і ў-ва ўсім я пільнаваўся і буду пільнавацца, каб ня быць вам цяжарам.

**10** Ёсьць праўда Хрыстовая ў-ва мне, што пахвала гэтая ня будзе забраная ў мяне ў краях Ахай.

**11** Дзеля чаго? Ці што не люблю вас? Бог ведае!

**12** Але гэта раблю і буду рабіць, каб адсекчы нагоду тым, якія хочуць [мець] нагоду, каб у тым, чым яны хваляцца, былі знайдзены такімі, як і мы.

**13** Бо гэтакія фальшывыя апосталы, падступныя работнікі, якія робяць выгляд апосталаў Хрыстовых.

**14** И ня дзіва, бо і сам шатан робіць выгляд анёла сьвяцла.

**15** Дык не вялікая рэч, калі і служыцелі ягоныя робяць выгляд служыцеляў праведнасці; канец іхні будзе паводле учынкаў іхніх.

**16** Ізноў кажу: няхай ніхто ня лічыць мяне неразумным, а калі не, дык прыйміце мяне хоць як неразумнага, каб і мне крыху нечым пахваліцца.

**17** Што кажу, тое кажу не паводле Господа, але як у неразумнасці, у гэткай пэўнасці пахвальбы.

**18** Калі многія хваляцца паводле цела, і я буду хваліцца.

**19** Бо вы [людзі] мудрыя, ахвотна церпіце неразумных.

**20** Бо вы церпіце, калі хто вас зьневаляе, калі хто аб'ядае, калі хто абірае, калі хто вывышаецца, калі хто б'е вас па ablіччы.

**21** На сорам кажу, што мы быццам саслабелі. А калі хто адважваецца ў чым, кажу ў неразумнасці, адважваюся і я.

**22** Яны Гебраі? І я. Яны Ізраільцыне? І я. Яны — насеньне Абрагама? І я.

**23** Яны — служыцелі Хрыста? Здурэўшы кажу: я больш! Шмат больш у працы, бязъмерна ў ранах, шмат больш у вязыніцах, часта пры съмерці.

**24** Ад Юдэяў пяць разоў атрымаў сорак [удараў] без аднаго;

**25** тройчы білі мяне кіямі, аднойчы каменавалі; тройчы разьбіваўся карабель, нач і дзень быў я ў глыбіні.

**26** Часта ў падарожжах, у небясьпеках на рэках, у небясьпеках ад разбойнікаў, у небясьпеках ад свайго народу, у небясьпеках ад паганаў, у небясьпеках у горадзе, у небясьпеках у пустыні, у небясьпеках на моры, у небясьпеках між фальшивымі братамі,

**27** у працы і ў стоме, часта ў чуваньнях, у голадзе і смазе, часта ў паствах, у съцюжы і галізвне.

**28** Акрамя выключных [здарэньяў], у мяне штодня зграмаджэньне, турбота пра ўсе цэрквы.

**29** Хто зънемагае, і я не зънемагаю? Хто горышца, і я не палаю?

**30** Калі мушу хваліцца, буду хваліцца маёй слабасцю.

**31** Бог і Айцец Госпада нашага Ісуса Хрыста, Які дабраслаўлены на вякі, ведае, што я не хлушу.

**32** У Дамаску намесьнік валадара Арэты ахоўваў горад Дамаск, хочучы схапіць мяне;  
**33** і я ў кашы быў спушчаны з вакна праз мур, і ўцёк ад рук ягоных.

## 2 Кар 12

- 1** Не карысна мне хваліцца, бо я дайду да відзежаў і адкрыццяў Госпадавых.
- 2** Ведаю чалавека ў Хрысьце, які чатырнаццаць год таму, ці ў целе — ня ведаю, ці па-за целам — ня ведаю, Бог ведае, быў падхоплены да трэцяга неба.
- 3** І ведаю гэткага чалавека, ці ў целе, ці па-за целам, ня ведаю, Бог ведае,
- 4** які быў падхоплены ў рай і чуў невымоўныя слова, якіх чалавеку нельга вымавіць.
- 5** Гэтакім буду хваліцца, а сабою ня буду хваліцца, хіба толькі слабасцямі маімі.
- 6** Бо калі захачу хваліцца, ня буду неразумным, бо скажу праўду; але я шкадую сябе, каб ніхто не падумаў пра мяне больш, чым бачыць у-ва мне або чуе ад мяне.
- 7** І, каб я не вывышаўся празъмернасцю адкрыццяў, дадзены мне бадыль у цела, анёл шатана, каб біць мяне, каб я не вывышаўся.
- 8** Дзеля гэтага тройчы прасіў я Госпада, каб ён адыйшоў ад мяне.
- 9** І [Госпад] сказаў мне: «Хопіць табе ласкі Маёй, бо моц Мая спаўняеца ў слабасці». Дык ахвотна больш буду хваліцца слабасцямі маімі, каб жыла ў-ва мне моц Хрыстовая.
- 10** Дзеля гэтага я маю ўпадабаньне і ў слабасцях, у крыўдах, у патрэбах, у перасъедаваньнях, ва ўцісках за Хрыста, бо, калі я слабы, тады моцны.

**11** Я стаўся неразумным, хвалячыся; вы мяне змусілі. Бо трэба было, каб я вамі быў адрэкамэндаваны, бо ні ў чым я ня горшы за найпаважнейшых апосталаў, хоць я і нішто.

**12** Знакі апостала ўчыненыя між вамі ва ўсякай цярплівасці, у знаках, і цудах, і сілах.

**13** Бо што ёсьць, у чым вы горшыя за іншыя цэрквы? Хіба тое, што я ня быў вам цяжарам. Даруйце мне гэтую несправядлівасць.

**14** Вось, трэці раз я гатовы ісьці да вас і ня буду цяжарам для вас, бо шукаю ня вашага, але вас. Бо ня дзеці павінны зьбіраць скарбы для бацькоў, але бацькі для дзяцей.

**15** Я ахвотна буду выдаткоўваць [сваё] і аддаваць сябе за душы вашия, нават калі, любячы вас шмат больш, я менш люблены вами.

**16** Дык няхай я сам не абцяжарваў вас, але можа, як хітрун, подступам браў з вас?

**17** Нікога я не пасылаў да вас, каб праз яго скарыстацца ад вас.

**18** Я прасіў Ціта і паслаў з [ім] брата. Ці скарыстаўся чым ад вас Ціт? Ці ня ў тым самым Духу мы хадзілі? Ці не па тых самых сълядах?

**19** Ці ізноў думаецце, што мы апраўдываємся перад вамі? Мы гаворым перад Богам у Хрысьце, а ўсё, улюблёныя, дзеля вашага збудаванья.

**20** Бо баюся, каб, прыйшоўши, не знайсьці мне вас такімі, якімі не хачу, і каб вам не знайсьці мяне такім, якім ня хочаце; каб не было сварак, зайдрасці, ярасці, сварлівасці, абмаўлянняў, нагавораў, пыхі, бязладзьдзя,

**21** каб, калі ізноў прыйду, не панізіў мяне Бог мой у вас, і каб я ня плакаў пра многіх, якія зграшылі раней і не навярнуліся ад нячыстасці, і распусты, і

бессаромнасьці, якія ўчынялі.

## 2 Кар 13

**1** Ужо ў трэці раз я іду да вас. Пры вуснах двух съведкаў або трох будзе стаяць кожнае слова.

**2** Я раней казаў і папярэджаю, як прысутны ў вас другі раз, і цяпер, адсутны, пішу да тых, якія раней зграшылі, і ўсіх іншых, што, калі зноў прыйду, ня буду шкадаваць.

**3** Вы шукаеце доказу, што ў-ва мне гаворыць Хрыстос, Які не слабы для вас, але моцны ў вас.

**4** Бо хоць Ён і ўкрыжаваны ў нядужасьці, але жывы сілаю Божай; і мы слабыя ў Ім, але будзем жывыя з Ім сілаю Божаю ў вас.

**5** Выпрабуйце саміх сябе, ці вы ў веры? Саміх сябе выспрабуйце. Ці вы ня ведаеце саміх сябе, што Ісус Хрыстос у вас? Хіба што вы ў нечым няздатныя.

**6** А спадзяюся, што вы даведаецеся, што мы не няздатныя.

**7** Мы ж молімся да Бога, каб вы не рабілі анікага ліха, не каб нам выглядаць вартымі, але каб вы рабілі дабро, а мы былі як няздатныя.

**8** Бо мы нічога ня можам супраць праўды, а толькі за праўду.

**9** Бо мы радуемся, калі мы слабыя, а вы моцныя; і пра гэта і молімся, пра вашую дасканаласьць.

**10** Дзеля гэтага я і пішу гэтае, адсутны, каб, прысутны, ня дзейнічаў сувора паводле ўлады, якую даў мне Госпад на збудаванье, а не на руйнаванье.

**11** Нарэшце, браты, радуйцеся, рабіцеся дасканалымі, суцяшайцеся, будзьце аднадумнымі, жывіце ў супакоі, і Бог любові і супакою будзе з вами.

**12** Прывітайце адзін аднаго ў святым пацалунку. Вітаюць вас усе святыя.

13 Ласка Госпада Ісуса Хрыста, і любоў Божая, і супольнасьць Святога Духа з усімі вамі. Амэн.

**Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету  
Belarusian New Testament and Books of Old  
Testament**

copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Language: беларуская

Contributor: John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Ця перакладка ў творчым даскональствам

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share, redistribute, or adapt this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not use this work for commercial purposes.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2021-05-20

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022

64be8e54-78c4-5277-8d28-9fc3e21a8e86